

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б) Б. ЦВК і СНК БССР

№ 9 (5383).
СУБОТА
11
СТУДЗЕНЯ
1936 г.
Год выдання XIX

Жыць стала лепш, таварышы. Жыць стала веселей. А калі весела жывецца, работа спо- рыцца. Адсюль высокія нормы выпрацоўкі. Адсюль героі і гераіні працы. У гэтым перш за ўсё карань стаханаўскага руху.

I. СТАЛІН.



Ад ударніцтва к стаханаўскаму руху

Дзень ударніка ў нашай краіне стаў традыцыйным святам герояў вышэйшай прадукцыйнасці працы, удзельнікаў сацыялістычнага спаборніцтва. У гэтым годзе дзень ударніка ва многім выдольна адраўнавацца ў параўнанні з мінулымі гадамі.

У гады першай п'яцігодкі, у дні пафасу сацыялістычнай будовы магутна разгарнулася сацыялістычнае спаборніцтва. Будаваліся новыя доменны і марганцавыя пецы, узводзіліся карпусы гіганцкай сацыялістычнай прамысловасці, пракладваліся на тысячы кіламетраў новыя чыгуначныя шляхі, вырасталі планы магутных электрастанцый. У гэтым годзе дзень ударніка будзе адраўнавацца ў параўнанні з мінулымі гадамі.

Ударнік стаў цэнтральнай фігурай і на рэштываных высокіх карпусоў, і на тырках сацыялістычных паліх. Дзень ударніка адзначаўся тады як дзень перамогаў у сацыялістычным будаўніцтве.

Зараз дзень ударніка праходзіць ва ўмовах калі цэнтральнай фігурай на нашай сацыялістычнай вытворчасці як у прамысловасці, так і ў сельскай гаспадарцы стаў стаханаўскі рух. У першы дзень года ў нашай краіне адзначаўся дзень перамогаў у сацыялістычным будаўніцтве.

Пра два і паловай месяцы пачаўся першы ўдар удараў стаханаўскіх удзельнікаў вышэйшай прадукцыйнасці працы. Дзень удараў стаханаўскага руху праводзіўся народам таварыш Сталін гаварыў:

«Сяньня стаханаўцаў яшчэ мала, але хто можа сумнявацца, што заўтра іх будзе ўдвасяцера больш?»

Штодня рос лік наватараў у нашай прамысловасці і сяньня мы маем не толькі адзінаццаць, але нават сотні Стаханаўцаў, мы маем дзесяткі і сотні прадпрыемстваў, дзе праводзіцца стаханаўскія змены, суткі і п'яцідзенькі.

У мільёнага ударніцкага руху, пасля пафасу асвецення тэхнікі, у трыцім годзе другой п'яцігодкі ў першы дзень года вырастае ста-

ханаўскі рух, як вышэйшая форма сацыялістычнага спаборніцтва.

«У чым заключаецца значэнне стаханаўскага руху?»

Перш за ўсё ў тым, што ён выражае новы ўздым сацыялістычнага спаборніцтва, новы, вышэйшы этап сацыялістычнага спаборніцтва. Чаму новы, чаму вышэйшы? Таму, што ён, стаханаўскі рух, выдольна адраўнавацца ў параўнанні з мінулымі гадамі, таму, што ён, стаханаўскі рух, выражае сацыялістычнае спаборніцтва, ад старэта этапа сацыялістычнага спаборніцтва. У мінулыя гады мы таму казалі, у першы дзень года мы сацыялістычнага спаборніцтва, сацыялістычнае спаборніцтва, абавязкова было звязана з новай тэхнічай. Ды тады ў нас, уласна, і не было амаль новай тэхнікі. Дзень удараў стаханаўскага руху, наадварот, — звязана з зменам з новай тэхнічай. Стаханаўскі рух будзе быць нямальвае без новай, вышэйшай тэхнікі. (І. В. Сталін, а прамовы на першай ўсеагульнай нарадзе стаханаўцаў).

Стаханаўскі рух расце ўшпяр і ўглыб, ахалляючы новыя галіны вытворчасці, ахалляючы новыя і новыя вобласці і раёны СССР. І ў дзень ударніка ставіцца задача, каб ад стаханаўскіх змен і сутак смела і рашуча пераходзіць к стаханаўскаму пачынаўшым і месічам. Увесь 1936 год павінен быць і будзе стаханаўскім.

Першыя 10 дзён работы ў новым годзе з'яўляюцца яркім доказам таго, што ад рэкордаў адзінаццаці дзясці, а потым і сёння рэвалюцыйнага тэхнікі павялі наступленне на старыя нормы, паказваючы небывалы ў свеце рэкорды выпрацоўкі, паказваючы высокую сацыялістычную прадукцыйнасць працы.

У дзень ударніка будзе паказаны яшчэ лепшыя ўзоры стаханаўскага руху, планы выканання будзе ўдзяцца стаханаўскія змены і суткі на прадпрыемствах Сталінскага раёна да ліч выдатныя вынікі. Завод імя Кірава 5 студзеня планавана асягнае выканаць на 212 проц., завод імя Варашылава на 180 проц.; і гэты не максімальны паказальнікі. Пры лепшай пастаўцы працы будзе можа і траба дабіцца значна большага.

Сяньня, 11 студзеня, калі прадвойна нашай краіны, адзначаючы традыцыйны дзень ударніка, пакажуць новыя ўзоры вытворчасці перамог, тысячы і мільёны беспрацоўных сацыялістычнага свету будуць спяняцца без работы, без хлеба, без прытулку.

Ці не змяняліся з'яўляюцца наведанне польскай газеты «Полонія» такога зместу:

«Хвала масавых скарарных работчы ў Дамброўскім басейне не спыняюцца... на спенях завода «Катажына» з'яўляюцца аб'ява, што з 11 студзеня 168 работчы атрымаюць месціны «адпачынак» без захавання ўтрымання, а калі п'яцца становіцца завода не змяняюцца, то «водускі» гэты будзе працягнуты. Вельмі ўжо паказальны гэты факт, каб аб ім доўга гаварылі. Як у нас штодня газеты наведваюць аб новых рэкордах выпрацоўкі, аб новым пераважанні планаў п'яцымі траў, п'яцымі і асамамі, так у Польшчы, ды і ў іншых сацыялістычных краінах газеты штодня наведваюць аб закрыцці новых і новых прадпрыемстваў, аб з'яўленні ўсё новых і большых груп работчы.

Непаруўна жыццё працоўных двух светуў. Там, у сацыялістычных краінах, разраха, беспрацоўна, год ад мільёнаў. Тут, у краіне сацыялізма, выдольна і радаснае жыццё. Імяна матэрыяльнае паліпшэнне становіцца працоўных і паслужыла прычынай разгортвання стаханаўскага руху. Класатлівыя адносіны да людзей, выхоўванне самага п'яцнага, самага капітунага капітала — людзей, кадараў спрыяла хуткаму росту стаханаўскага руху ўшпяр і ўглыб.

Адзначаючы дзень ударніка, праводзіць стаханаўскія змены, суткі, п'яцідзенькі, траба з асаблівай увагай падыходзіць да ўсёй арміі ударнікаў. Стаханаўскі рух — вышэйшы тып ударніка напай эпохі. Аднак сельска свідань з рэчку ударнікаў. Траба пампаць, што сёньняшні ударнік, сёньняшні выдатнік — гэты заўтрашні стаханаўскі. Сёньняшні ударнік траба стварыць такія ўмовы, каб ён змог пераходзіць к стаханаўскаму металам работы, траба дапамагчы яму асядзіць тэхніку.

Ударныя змены, суткі, месціны патрабуюць умянення ў рады стаханаўцаў большых колаў ударнікаў. Гэту работу можа і траба рабіць без шуміх, без крыку. Настойліва і крэпатава траба вырочываць новыя атрады Стаханаўцаў.

АДКРЫЛАСЯ ДРУГАЯ СЕСІЯ ЦВК САЮЗА ССР VII СКЛІКАННЯ

Учора ў Вялікім Крэмлёўскім палацы

Вялікі Крэмлёўскі палац жыве кішчучым поўнакроўным жыццём. Сюды, у цэнтр вялікай краіны сацыялізма, з'ехаліся з усіх канцоў дэлегаты другой сесіі ЦВК ССР. З 5 гадзін вечара палац напоўніўся дэлегатамі і гасцямі. Работчы і калгаснікі, байцы і камаўдзіры Чырвонай арміі, работнікі саветаў і партыйных арганізацый — члены ўрада Саюза — прадстаўнікі мільёнаў працоўных — сабраліся тут, у Крэмлёўскім палацы. У вельдэрнай зале госці — лепшыя людзі заводаў і фабрык пролетарскай сталіцы, прадстаўнікі навукі і тэхнікі, мастацтва. За сталом прэзідыума т. Чарыкоў, Мусабек, Файзула Хаджаев, Рахімбаев, Айтказе, Акула, Шверг і іншыя члены прэзідыума ЦВК Саюза.

У ложах — члены дыпламатычнага корпусу, замежныя і савецкія журналісты.

У 18 гадзін 15 мінут на трыбуне з'яўляюцца таварышы Сталін, Малінін, Молатаў, Варашылаў, Петрушын, Андрэў, Насіор, Чубар, Іданаў, Любчанна. Па зале імянна пракачываюцца магутныя

хвалы авашы, воклічы «ўра». Узоры ўсіх накіраваны на прэзідыум, дзе знаходзіцца са сваімі бліжэйшымі саратнікамі прадзідыум народнаў ССР таварыш Сталін, і ў шквал гарачых усхваляваных воплескаў урываюцца поўныя захаплення прывітанні: «Няхай жыве таварыш Сталін!», «Няхай жыве таварыш Малінін!». Энот і энотыястрымна грываць апладысменты, якія сведчаць аб блізкасці любові і адданасці саветскага народу да свайго прадзідыума, кіраўнікоў партыі і ўрада.

М. І. Малінін гаворыць уступную прамову. Усеагульна стараста прымуе пераможны шлях краіны сацыялізма, якая за прайшоўшы год стала яшчэ мацней, крэпчэй і з глыбокай увагай, прыслухоўваючыся да яго слоў, зала часта прырывае прамову Міхаіла Іванавіча бурай апладысментамі ў гонар вялікага правадзіра і настаўніка, мудрага натхніцеля сацыялістычнай будовы таварыша Сталіна.

Тав. Малінін гаворыць аб магутным стаханаўскім руху, які ўзнімае краіну Саветаў на новы

вышэйшы ступень развіцця. Гэты рух зараз шыршыцца не толькі ў індустрыі, але і ва ўсіх астатніх галінах народнай гаспадаркі. І калі тав. Малінін называе імямі «слаўных ініцыятараў» бараньбы за сацыялістычную прадукцыйнасць працы, імяны гераюў, народжаных саветскім ладом, лепшых сыноў сацыялістычнай раліны, дэлегаты вітаюць і апладысменты. Вялікі саветскі народ адзіны ў сваім несакупшальным руху да новых грандыяных поспехаў, да перамогі камунізма.

Міхаіл Іванавіч прадстаўляе слова сакратара ЦВК тав. Анупава. Тав. Анупаў зачытвае нарадкі другой сесіі, які аднагалосна запыржаюцца раздзельным галасаваннем Саюзнага Савета і Савета Напываўнаснаў ЦВК ССР. Запыржаюцца таксама рэгламент. Гэтым сесія прымае рашэнне заслухаць першыя выказанні аб народна-гаспадарчым плане Саюза ССР на 1936 год — на аб'яднаным пасяджэнні абодвух палац, а сярэціх вясці раздзельна.

Міхаіл Іванавіч прадстаўляе

слова на першым пункце парадку дня — аб народна-гаспадарчым плане ССР на 1936 год старшыня Савета Народных Камітараў Саюза ССР тав. В. М. Молатаў. Тав. Молатаў падмаюцца вагтыбуна. Усе прысутныя ўстаюць, сустракаючы галаву саюзнага ўрада бурнай, доўга на амаўчачай авашы. Разлаюцца гарачыя прывітаннія воклічы ў гонар бліжэйшага вопліцана саратніка таварыша Сталіна, грывіць бесперапынна «ўра».

Дэклад тав. Молатава, прысвечаны выдатным вынікам сацыялістычнага будаўніцтва ў 1935 г. і новай гіганцкай праграме далейшага развіцця народнай гаспадаркі ў 1936 г., пераможна партыі Леніна—Сталіна, неадравава прывітаннія бурнай апладысментамі, прывітаннія воклічамі на адрасу таварыша Сталіна, галавы саветскага ўрада тав. Молатава, жалеанга наркома абароны маршала Саветскага Саюза тав. Варашылава.

Па скажанні дэклада сесія эноту наладжвае поўную захаплення доўгую авашыю тав. Молатаў.

НА УСЕБЕЛАРУСКАЙ НАРАДЗЕ ПА УЗДЫМУ СЕЛЬСКАЙ ГАСПАДАРКІ ПРЫ ЦК КП(б)Б

На рашэнні пасяджэнні з дэкладам аб практычных мерапрыемствах па амаўчачай пастаўцы СНК ССР і ЦК КП(б)Б аб уздыме сельскай гаспадаркі на чорназемнай палосе выступіў нарком земляробства БССР тав. Бенен.

Па дэкладах т. Карыкува і Велена разгараўся спрэчка. Першым у спрэчках выступіў сакратар Клімаўскага райкома КП(б)Б тав. Анісаў, які паказаў, як Клімаўскі раён в адстагачага выходзіць у рады пераважы.

У нашым раёне, — гаворыць сакратар Клімаўскага райкома КП(б)Б тав. Тышчэвіч, — ужо б'е асобныя брыгады і калгасы, якія ў 1935 годзе атрымалі высокі ўраджай азнаўчых. У калгасе намага раёна і сярэд трактарыстаў авара разгортвання рух за высокі

кі ўраджай і за 1.100 гектараў выпрацоўкі на трактар.

З вялікай увагай нарада выслушала амаўчачую прамову сакратара Талачынскага райкома партыі тав. Коменштына.

Доўгаюмоўкачымі апладысментамі сустракае нарада з'яўляюцца на трыбуне ордэнаўнаса атрапама менскай МТС т. Блякраву.

На вачэрнім пасяджэнні ўдзельнікі нарады з вялікай увагай выслушалі амаўчачую выступленне дэпутата станцыі механізацыі сельскай гаспадаркі тав. Мадзюра. У гэтым годзе навуковыя работнікі станцыі рэспіравалі 20 канструкцый машын для механізацыі сельскагаспадарчых работ. 16 з іх будзе выкарыстана ў гэтым годзе.

Тав. Мадзюра яшчэ больш удасканаліў бульбавалку, якая механізуе комку бульбы на 80 проц.

Прафесар Дарожнін в Беларускай акадэміі навуў саваім выступленні на канкрэтных прыкладах паказаў, што адстаганне навуковых работнікаў сельскай гаспадаркі тлумачыцца толькі іх адраўна ад практычнага жыцця калгаснага будаўніцтва, калгаснай вытворчасці. Тав. Дарожнін надробана спыніўся на канкрэтных мерапрыемствах бараб'бы за павышэнне ўраджаю бульбы.

Выступіўшы на гэтым пасяджэнні, сакратар гомельскага райкома партыі тав. Станіў падкрэсліў, што правара партыйных дэпутатаў асабліва паказала дрэнную падрыхтоўку кадараў сель-

скай гаспадаркі, іх пачуццё. Дз гэтага часу ў Гомельскім раёне статутам сельскагаспадарчай арцелі не займаюцца іх належыць.

За апошні час з 50 калгасаў у 19 аменены старшыні калгасаў. Зараз у раёне праводзіцца праверка выканання статута з тым, каб зрабіць статут сельскагаспадарчай арцелі моцнай зброяй умацавання сельскай гаспадаркі.

На вачэрнім пасяджэнні эноту выступілі: дэпутат Станіў МТС тав. Кусека, дэпутат Вялянскай МТС тав. Барысблук, старшыня Бабрўскага райвыканкома тав. Царока і старшыня Рэсонскага райвыканкома тав. Партноў.

На гэтым учора нарада закончыла сваю работу. Праца нарады аб'ява, у 11 гадзін.

ПРАМОВА ТАВ. КАМЕНШТЭЙНА

(САКРАТАР ТАЛАЧЫНСКАГА РАЙКОМА КП(б)Б)

Поспех сельскай гаспадаркі да гэтага часу ў большасці выпадкаў азначаваецца ў нас не па паказальніках ўраджайнасці, а па выкананні сельскагаспадарчых кампаній. Раён азначаваецца на таку, як ён выконвае дзяржаўныя абавязальнасці, у якіх тэрміны, калі ён праводзіць сябу і т. д.

Калі ўзяць з гэтага пункту гледжання Талачынскі раён, то мы маем поспехі ў 1935 годзе і па сябу, і па ўборцы, і па выкананні аднаўчых дзяржаўных абавязальнасцяў. Нап раён у гэтым годзе выкажаў дэспрымава, план заагарты інаваляцыя на 110 проц., п'яцую таксама выканаў дэспрымава. На арганізацыйна-гаспадарчым умацаванні калгасаў, павышэнні ўраджайнасці ў нас, у Талачынскім раёне, справа выключна дрэнная, у 1935 г. пасля таго, як мы маем поспехі ў сярэне выканання ўсіх абавязальнасцяў мы атрымалі толькі 7,5 п'яцера ўраджаю з аднаго гектара на зярну. Па імяну мы маем у сярэднім 2,1 на імяносце—2,7.

Яна, што сярэд 236 калгасаў, якіх ёсць па Талачынскаму раёну, мы маем калгасы, якія даюць у сярэднім 85—90 пудоў у гектара. Але гэтыя калгасы па палыхах можна пераціць.

Картуноў, — А па 100 пудоў ёсць?

Па 100 пудоў ёсць. Са мной аб гэтым гаварылі і ў апошнія дні я толькі і думаю аб гэтых 100—150 пудах.

Калі ўзяць зэрнавыя яравы і азімы клі, ён складе 30 тысяч гектараў. На якіх напярэднях ён ідзе? Папару чыстага — 8.370 гектараў, на паліне і прапача — 650, на аднагалоўных травах 3.130, на азімах—2.600 гектараў, па азімаўчых—230 гектараў і т. д.

Вось якія напярэднякі. Вядома, усё заабыла. Але якое-ж гэта з'явіла? Значная частка з'явіла, калі 10 проц., была ўзята ў лістапада, калі ўжо былі марозы, а адсюль з'явіла мала калтубоўна.

Голас. Запятайце ў райа. Прычым тут райа. А мы то што, амерыканскія наіральнікі? Мы-ж адкаваем за гэту справу больш чым райа. Ціпер я хачу сказаць што мы маем у адносіны гэтыя ўгнаення. Увесь пастуны клі — зэрнавы азімы, лён, бульба і дугавалыныя насенні, канюшына, аўсціна, цымафеўна — складе 44.235 гектараў. З іх па другую кораню, які быў угноен у 1934—35 г. — 8.950 гектараў. У 1936 годзе мы маркуем угнаць 13.200 гектараў.



Паколькі наш раён з'яўляецца раёнам траўсаянны, то, энотла паставоны СНК, мы павінен атрымаць яшчэ каля 600 тон для ўгнаення расадніцкаў сеныных траў, і такім чынам нехакаючы 800 тон угнаення прасім дадаткова даць для зоны новаарганізуемай МТС.

Пры наўчэнні ўсіх напярэдняў, намочанага ўгнаення, тэстункага насення, ачыткі і т. д. мы маркуем атрымаць 11,5 п'яцера з гектара. Наркамем праекце 12,2. Вядома, спрачача 3-а гэтых 0,7 п'яцты, мы не збіраем. І мы прыкладзем усё намаганні к таку, каб даць 12,2 цэнтнера сярэдняга ўраджаю зэрнавых па раёну.

Тут тав. Бенен гаварыў, што ёсць вызначаныя раёны, дзе ён думае ўдольніць правільны севазарот. Не ведаю, можа ён не атрымаў усё, бо ён не сказаў аб Талачынскім раёне. А мне здаецца, што ў нас ёсць усё магчымае, каб у гэтым годзе ўвесці правільны севазарот. Вось нашы магчымаствы: 8 тысяч з лішкам п'яцераў, у нас ёсць каля 5 тысяч гектараў асаснай канюшыны, 3.100 гектараў мы павінен асясць у 1936 годзе. На 36.000 гектараў ёсць поўнаса матэрыялы для ўстаўлення севазароту, гэта—20.000 танарафічных адмаўч і 16 тысяч гарытанальных. Такім чынам, мы маем усё магчымае ўвесці севазарот у 1936 годзе на ўказанай плошчы.

Бенен. Хто-ж вам перашкаджае? Калі нам не перашкаджаюць удольніць, дык чаму-ж нас няма ў спісе?

Бенен. Я-ж не пераціваў усё раёны. Дык і таму і пытаю. Калі-ж гэта справа будзе сацыялізавана, тады мы ад нас папросім што нам патраба, і ў першую чаргу не пераціваць з райа папачараў і землеўнараджыч. Аб асыпшні насення траба сказаць наступнае. Насенне ў нас асыпана, але не халае пшаніцы. Замест пшаніцы мы асыпалі іншай культуры. Імяну асыпана 103 проц. Горш абстаціць справа з ачытскай на-

трымеры. На перша студзеня на трымераў ачытскага толькі 60 проц. Па фэсму раёну ёсць 27 трымераў. Траба адзначыць, што гэтыя трымеры ў вялікай частцы паласаваны і мала эфектыўны. Мы выкідалі 54 чалавекі в калгасы, прымавалі на 2 чалавекі да трымера, і вась з калгасаў у калгас ішчэ гэтыя трымеры і ачытскае насенне.

Я не ведаю, як у іншых раёнах, але ў Талачынскім раёне мы сустракаем з супраўдленнем нават з боку неагартых работнікаў МТС справе ачыткі насення на трымеры. Нам васталося ачыткі 40 проц. Па сутнасці на 27-мі трымерах магчы-б гэту справу да аб'яўчэння дз з'яўчэння, але пакуль гэта не выконваецца ў рэальнасці такія трымеры. У бліжэйшы час усё насенне будзе прапашчана праз трымер.

Па канюшыне ў нас выканаў 48 проц. на кантрактавы тоныкі на 48 проц. Тут справа горш чым з трымерамі. Канюшына ў нас у раёне ёсць. Мы павінен па кантрактавы даць рознай канюшыны 807 п'яцераў. Але ў чым тут замінае? Тут справа ўжо не ў трымерах, а ў тым, што па ўсёму раёну, які з'яўляецца насеннаводчым, мы маем толькі дзве канюшына-п'яцеры. Праходзіцца таўчы канюшыны ў ступах для таго, каб з'явіць і асыпана. Такім чынам, мы маем каля 40 проц. аднаўчых на кантрактавы, і толькі 48 проц. асыпана насення. Я лічу, што ў бліжэйшы час план па канюшыне будзе выканан. Канюшына ёсць. Усіх справа ўпраўча ў я ачытскага. А таму мы просім у гэтым годзе завесці ў раён канюшына-п'яцеры і кузкута, паколькі нам патраба будзе сабраць і падрыхтаваць насенне канюшыны на плошчы ў 1500 гектараў.

Аб рамоне трактараў. Мы павінен адрамагачываць 30 трактараў. Ціпер адраўна на нары будзе адрамагачывана 28. К 13 чыбу будзе адрамагачывана асатны дз. Якіх-небудзь шулаў па напай МТС я паказваў не баруся, іх няма. Цірада, у сярэднім норма ў 250 гектараў выкана-

на, але калі ўзяць асобныя трактары, то яны не даць гэтай нормы. Ёсць адзіны, які на ХТБ павінен даць 125 на змену, а даць 320. Гэта адзіна-два чалавекі; і мы іх думам накіраваць на курсы камбайнераў. Новую МТС там даюць. Мы ўжо адваі ўстаць да будаўніцтва МТС і наменці рад мерапрыемстваў па будаўніцтву і арганізацыі яе. Рыхтуем трактарыстаў 70 чалавек.

Наступнае пытанне, на якім я хачу спыніцца, гэта аб статуте, пра што гаварыў таварыш Карыкува. Цірада, усё статуты ў нас зарэгістраваны, за выключэннем аднаго калгаса «Чырвоны араты», які з'явіўся з калгасам «ХВІ «Звэст», і мы не павінен яму даваць статут. Але факты парушэння статута ў нас ёсць. Дакор, які таварыш Карыкува кінуў нам у адносінах частых змен старшыня калгасаў — у колгасі 40 чалавек, мы асыпалі ў вядома, тут прэдыкта п'яцты ў далейшым па ліні выхавання і абучэння гэтых старшыня. Мы ўсіх старшыняў калгасаў (236 чалавек) і брыгадзіраў прапусцім праз 10—15-дзёныя курсы старшыня калгасаў і брыгадзіраў.

Бенен. Пашлем лепшых у Горкі, чалавек 5—10.

У раёне пачало праводзіць 40 гурткоў па ачытцы і востэжыцы, якія абслугоўваюцца нашымі спецыялістамі адзін раз у пяцідзенькі.

Калі, таварышы, у гэтым годзе ўсі ўвага партыйных і саветскіх арганізацый раёна буда накіравана на тое, каб не быць жакармай чорнай дошкі, каб не цягнуцца ў хвацце і менш зварачаць ўвагі на павышэнне ўраджайнасці, то п'яцера, насля правяркі партыйных дакументаў, павінен ачыткі напай партыйнай арганізацыі ад усіх чужых элементараў, мы без усяляка сумнення, яшчэ з большым энтузіязмам востэжыцца за павышэнне ўраджайнасці. Я лічу, што пад кіраўніцтвам намага ЦК-партыі, палінараснаўна кіраўніцтвам тав. Гіна (бурны апладысменты) наш раён выдее перадавымі і норма ў 250 гектараў выкана-

СТАХАНАУСІЯ СУТКІ

ПРАДПРЫЕМСТВЫ АРШАНІШЧЫНЫ

9 студзеня на механічным заводзе «Чырвоны барыб'біт» і шкочачым заводзе «Чырвоны Кастрычнік» былі праведзены стаханаўскія дні.

ГАРБАРНЫ ЗАВОД

ВІЦЕБСК, 10 студзеня. (Наш на-распаўндэнт). 10 студзеня на гарбарным заводзе імя Еўсціп'яева праведзены стаханаўскія дзень, прысвечаны дню ударніка. Вышпачана 4.147 кілаграмаў палувала, замест плавільных 2.700 кілаграмаў, што складе 152 проц.

У гэты дзень абарот плаціровачых і мяздрельных машын быў павышаны на 15—20 проц.

На ўчастках ліпоўкі, стружкі і кантоўкі стаханаўцы рашылі амаўчача праца палачы паўфабрыкату. АРК. ЗАРУБЕННЫ.

АГЛЯД ДРУКУ

Пісьмо Марыі Дземчанна

Рэдакцыя асіпаўшчэцкай раённай газеты «Калгасная праўда» паслала пісьмо Марыі Дземчанна, у якім паведаміла, што перададзены калгасны раён уключыцца ў барацьбу за атрыманне ўраджаю ў 250 цэнтнераў бульбы з гектара.

У сваім пісьме Марыя Дземчанна вельмі калгасніцка заахвочвае за рэкордны ўраджай усіх культур. Яна таксама піша:

«Высокага ўраджаю можна безумоўна дабіцца. Трэба толькі лепш апрацаваць зямлю, добра ўгнаіць, выкачаць усё агрэхнічныя мерыпрыемствы. Трэба толькі сумленна працаваць, як сіказаў наш настаўнік і друг таварыш СТАЛІН. І тады дабімся яшчэ большага, неабавязкова ўдзямы ўсёй нашай маладой гаспадарні, нашага лёсавытвараў».

«Калгасная праўда» ў нумары, якім надрукавана пісьмо, змяшчае вытрымку з прамова таварыша Сталіна на прыёме калгасніцкіх і партыйных актывістаў у Крэмілі 10 лістапада 1935 года, выслушанае Марыя Дземчанна на з'ездзе, яе артыкул у «Праўду» пад загалоўкам «Я была ў Сталіна». Газета дае рэдакцыйны артыкул аб выкананні паказу іравадара, каб атрымаць у бліжэйшым годзе ўраджай гады 7—8 мільярд пудоў ярына. Яна ўказвае, што заданне па ўраджайнасці якое вызначана ў пастанове СНК ССОР і ЦК ВКП(б) аб арганізацыі гаспадарчым умалаванні калгасаў і ўдзямы сельскай гаспадаркі ў абласцях, краях і республіках ячворнае сярэдняе лічба. З гэтага вынікае, што неабходна дабіцца больш высокага ўраджайнасці ўжо ў гэтым, 1936 годзе.

Ініцыятыва раённай газеты безумоўна заслужуе адрыванні. Раённы камітэт партыі паставіў праправаваць пісьмо ва ўсіх калгасных і брагатах і наменш іскрыткія мерыпрыемствы па павышэнні ўраджайнасці зерня, бульбы і яўны.

Далейшы поспех пачатай важнейшай справы будзе залежаць ад таго, наколькі ў асяцэнне і будучы ўдзельніцы падтрымаюць мэлы калгасніцкай, калгасніцкай, спецыялістаў сельскай гаспадаркі, наколькі правільна і аператывна будзе весті работу газета.

Аднак, на першых жа кроках «Калгасная праўда» ў гэтых адносінах мае пэўныя зьявы. У тым жа нумары, дзе і ўзвеш матэрыял, змяшчае артыкул аграномаў МТС з самаабавязальствам па барацьбе за высокую ўраджайнасць. Самаабавязальства гэтыя пагоду не вызначаюць якой канкрэтнасцю, але аднак пункт заслужуе пэўнай увагі. Аграномаў абавязваюцца ў ім іравадныя плававаць работу трактарнай атрадаў і дастаўчыц сяроднай выпраўоткі на кожны трактар за год 100 гектараў. Заўважым, што іравадны плававаць даручаючы справу — прамы абавязак аграномаў. Што датычыцца 400 гектараў па трактар, то на іравадні гэтага ў республіканскім друку было змяшчана пісьмо перададзена таварышам БССР у працяговай арганізацыі паход за 1000 гектараў па трактар. Якой думкі аб гэтым трактарысты асіпаўшчэцкай МТС? Чаму толькі аграномаў выкрываюць гэта пачаток? Трэба спытавацца, што газета ўключыць недахопы і выпраўіць іх прахалу.



Брыгада ордэнаносца Знакава з калгаса «Чырвоны пахар», Гродзенскага раёна, лешпай у раёне. Брыгада абавязалася ў гэтым годзе сабраць з гектара 30 цэнтнераў зерня і 5 цэнтнераў аўсана. НА ЗДЫМКУ: ордэнаносец І. Н. Знакаў разам са сваёй брыгадай, загадчыкам сельгаспадарчым РК КП(б)Б т. Насым, старшынёй РВН т. Еўсеенка і загадчыкам райза т. Кучаравым, абавязваюцца пытанне, як лепш павысіць ўраджай.

Множыць рады стаханаўцаў свінагадоўлі!

Калгасны свінагадоўчы таварышы фермы БССР поўнацэнна выканалі дзяржаўны план развіцця пачалоў. У канцы 1935 года было ўжо арганізавана 6.034 свінагадоўчы калгасныя фермы, у якіх налічваецца 276.736 гадоў свідлоў, у тым ліку 31.500 свінамацак. Гэдавы дзяржаўны план па ўкаміліганаванні форм выканалі на 110,7 проц.

Разам з колькасным ростам палогоў свідлоў ва апошнія гады значна ўзрасла прадукцыйнасць матэрыяла гэта Колькасць апаросаў на матку з 0,75 ў 1933 годзе вырасла да 1,2 ў 1935 годзе. Выхад парасят на адну свідлаку складае 6,7 замест 5,9 ў 1933 годзе. Аднак зменшан да 16,6 проц. А ў сувязі з павышэннем прадукцыйнасці матэрыяла стады і зніжэннем ахвоты малалітка значна ўзрасла і таварная прадукцыя свінагадоўчы фермы. Але, як відць з гэтых лічбаў, паказальнікі прадукцыйнасці стады ў свінагадоўчых фермах яшчэ нізкія, а аднак малалітка свідлоў рэспубліканска высокі. У той жа час пры правільнай паставіні работы можна значна павысіць прадукцыйнасць матэрыяла стады і ў бліжэйшым час дабіцца павышэння выхду таварнай прадукцыі ад кожнай маткі ў два-тры разы.

Зарабілі сваю ферму ўзгорай у раёне. На ферме прадуе пастаянна брыгада. Фермай з пачатку ўжо арганізаваны кіруе вядомы ахвотыч Пачасуй Самён Астапавіч. Ён добра ведае справы свінагадоўчы і перадае вопыт сваёй работы ўсім работнікам фермы.

У фермай калгаса «Кастрычніцкіх спадарыца свінагадоўчы ферма калгаса «Чырвоны Слабока» таго ж, Чэрвеньскага раёна. Загадчыкам гэтай фермы з'яўляецца тав. Зыль С. І. Ён выноў ферму ў перадавы. У мінулыя гады аднак парасят дастаўчы звыш 60 проц. А ў 1935 годзе дасягнен да 0,9 проц. Ад 19 свінамацак атрымана 33 апаросы і захавана 213 парасят, або 11,2 на матку. За год рэалізавана ў фермы 223 галявы свідлоў на суму 12.200 рублёў. План м'ясазавесаў за мінулы год выканалі яшчэ ў чэрвені. У першым квартале гэтага года калгас выконвае гадавы план м'ясазавесаў.

Рыхтуем высокі ўраджай

Мы, калгасніцы сельгаспадарчай ардыі «Рассвет», Жабоўскага раёна, працягваем ў «Звяздзе» заклік калгасніц з калгаса «Ізба» (Мешчына) аб павышэнні ўраджайнасці бульбы ў аказ па прамому нашага любімага правадара таварыша Сталіна.

Мы з радасцю падтрымліваем прапанову калгасніц Мешчыны аб тым, каб дабіцца ў гэтым годзе не менш 250 цэнтнераў бульбы з гектара.

За 7—8 мільярд пудоў хлеба!

Мы, калгасніцы сельгаспадарчай ардыі «Рассвет», Жабоўскага раёна, працягваем ў «Звяздзе» заклік калгасніц з калгаса «Ізба» (Мешчына) аб павышэнні ўраджайнасці бульбы ў аказ па прамому нашага любімага правадара таварыша Сталіна.

Мы з радасцю падтрымліваем прапанову калгасніц Мешчыны аб тым, каб дабіцца ў гэтым годзе не менш 250 цэнтнераў бульбы з гектара.

МАЛЕНЬКІ ФЕЛЬТОН ПАШАХОНЦЫ

Многія з нашых чытачоў запамінаюць яшчэ казкі пра дзіўных людзей пашахонцаў. Пашахонцы адрозніваліся ад абычайных нармальных людзей тым, што яны нявольны былі пранікнуць сваім розумам у глыб з'яў. Да рэчы і з'яў яны падходзілі механічна і аламіналі толькі іх эндурыя аднак, найчасей сямья неістотныя.

Дзякуючы такім сваім асаблівасцям, пашахонцы часта трапілі ў вельмі прыкрае, а часам і трагічнае для іх становішча. Яны, напрыклад, пмаг выдараваці па свету. У ларозе ім, вядома, прыходзілася пачаваць. Дык вось, каб назаўтра не забіцца, у які бок ім ехаць, яны вечарам выпрагалі камя і воз пакідалі аглоблямі ў тым напрамку, у якім ехалі, каб ранішай выпрагчы і неслелу ехаць далей. А калі які-небудзь жартуік ноччу заварочваў аглобл ў процілеглы бок, то пашахонцы назаўтра прыязналі на тое самае месца, адкуль яны рэдадзі выехалі. Талды вадзіліца не магла, як гэта магло елачыцца.

Кажуць, што пашахонцы ўсе загінулі, мяркуючы ў ране талко. Але гэта няпраўда: некалькі з іх талды выратаваліся і прауюць цпер дактарамі — у Меску ў другой кіруўчій клініцы. Толькі тут у вяршынае становішча трапілі не яны самі, а іх пакаменты.

Яшчэ наша грамадства не забыла пра той абурэчы факт, калі адзін з гэтых пашахонцаў, доктар Сеталь адрэзаў грамадзяніну Клімовічу аравы палец замест таго, каб выразаць мазол на суседнім пальцы. Механічны чалавек, пашахонца, не адгубраваўся ўвадзіць ў сутнасць справы, ён ушыў талды тое, што чалавеку треба адрэзаць палец і адрэзаў.

Маску для паркоў. Добра, што ў гэты момант у аперачій пеккой зайноў чалавек нармальна-доктар Сержані і паікавіўся, што робяць пашахонцы. Ён адрэзаў зварнуў увагу на жывот хворага і, памацаўшы сваю, што аперавач тут няма чаго.

— То гэта, мабыць, не той хворы,— дагадаўся Аляшквіч.

Студэнты варагатаі, а хворы саскочыў са стала і ўскіў у палату.

А вышла ўсё гэта таму, што знайшоўся ў клініцы яшчэ адзін пашахонца, які заварнуў аглабл ў процілеглы бок: палатная сястра Слабуха атрымала сагал ад праф. Скалоўскага перавесці хворага Шчалюна ў шостай палаты ў другую, гойнуў. Гэта треба было зрабіць пасля аперачіі, але яна перавяла гэта да аперачіі, а на яго месца наляжала хворага Г.

Такім чынам пашахонцаў ў другой кіруўчій клініцы гэта не асобныя факты, а стыл работы пэўнай часткі пераоалу. Бяздушныя, механічны алосны да хворы людзей увадзілі ў сістэму. Нават студэнты, якія толькі рыхтуюцца стаць дактарамі, якія, адвадзася-б, не паспелі яшчэ атрытаць і абіракарацыя, і тым пераімаюць гэтыя бядуныя алосны да людзей, пра што сведчыць унікал студэнцкі Рапарорт. Другую проста з'яўляўся ў аперачію кіруўчій клініку, пакуль там арудуюць пашахонцы. Прыдзе грамадзянін, скажам, а зьяўнуцца, а яны яму скарсана абяцваюць зрабіць. Дык калі клінікі треба калісьці зварочыцца, а то мірне Аляшквіч сваім памочнікам, а яны вольны ліць адрэжаць, што валоучы і дадзіць талды пашахонцам, што ты быў звыклі аравым чалавекам і рэвалі не было ніякай патрэбы.

Дзіўна тое, што калі абміроўвалі ўчынак Аляшквіча на школае, дык дырактар клінікі праф. Скалоўскага прабавяў абараняць яго і пралаваў абмежавана талды вымаваў. А між іншым на тым жа школае гаварылася, і Скалоўскаму навоўна вядома было, што і раней у Аляшквіча былі падобныя факты. У мінулым годзе, напрыклад, ён грамадзяніну Враніцкаму наляжаў гіне замест хворага нагі на аравоў. У хворай нараве завалася гангрэна і не прышлося ампутаваць. Дарчы аднак хворому паркоў, ён так павярнуў руку, што вонс да талды трачыцца. Арыгнальнае спосаб! Такім спосабам можна і на гэты вечны ўшыць.

Пра гэтыя факты вядзі многія работнікі клінікі, але маўчалі Гідаля «садырачы», бо звыч самакратыі не дазвалялі ўскрыць гэтыя факты і паставіць на абмеркаванне савету, і пашахонцы, пры патурні праф. Скалоўскага, абходзіліся з хворым, як халелі, не адчуваючы ніякай адказнасці.

Згодна загаду Народнага камісарыята аховы аравы Аляшквіч павышчана звання асістэнта і павінен быць накіраваны на іраваў работу на перыферы. Такім чынам мы смела можам халіць у Меску міма другой кіруўчій клінікі. Але як-жа з перыферы? Хто можа паручыцца, што ў Аляшквіча не будзе больш падобных «памылак»? Ды яшчэ не так страшна, калі ён замест вадзілікі дасць хворому ротавае, а што калі ён аспіры в стрыкнінам пераблытае?

Не, пашахонцам такую работу даручаць неабясчэна і на перыферы, і там-жа жывыя людзі. Яны хоучы вастацца жывымі надале.

К. КРАПІВА.

ПІСЬМЕННІКІ СОВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ

МІХАСЬ ЛЬНЬКОУ



Жыццё творчасці М. Лянькоў (нарэдуўся ў 1899 г.) непаўна з'явацца з Вялікай пралетарскай рэвалюцыяй, якая для соекай мільянаў працоўных адрада да сонечна, радасна шпях да шчаснага жыцця Лянькоў паходзіць з сям'і рабочых былой Рыга-Орлоўскай чыгулкі.

Прышла рэвалюцыя Адрэўся шырокі шпях да жыцця Лянькоў ідзе ў ралы Чыронай арміі. Прымае ўдзел у паходзе на Варшаву. У ралы Чыронай арміі быў на Урале, у Заходняй Сібіры. Прымае ўдзел у партызанскім атрадзе Гэта багатае паловні жыццё знайшоў сваё шырокае адлюстраванне ў ралы апаляднаны і навал пісьменніка на тэму грамадзянскай вайны.

Канец 1922 года. Лянькоў демабілізавана з Чыронай арміі і палкам уключана ў срамаслужбовую работу. Ён займае рад алкаўны пасад на розных участках сацыялістычнага будаўніцтва. У 1926 годзе надрукаваны ў альманаху «Удзямы» (выданне бібурыйскай філіі «Маладзічна») апаляднаны «Горы» Лянькоў адрывае першую старонку сваёй творчай работы.

Лянькоў выдзі некалькі зборнікаў апаляднаны і навал аповесці «Апошні аверыянец» першую частку рамана «На чырвоных ялах», у апошні час надрукаваў аповесці для дзяцей «Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўныя таварышчы», апаляднаны «Янка-парашуцкі» і інш.

Таму гэтай значнай колькасці твораў Лянькоў вырасіць непасрэдна а жыцця, яны аформлены пачуццямі «ываніцы і агляды да алдае паказу героікі грамадзянскай вайны, пераімаючы амагані Чыронай арміі за іраі пралетарскай рэвалюцыі (апаляднаны «Чыгуныя песні», «Над Вугам», «Кпот» і інш.).

Побач з гэтай грамадзянскай вайны ў ралы сваіх апаляднаны Лянькоў малюе чалавечыя людзёў істоты, галоўным чынам а дурэйскіх прабуржуазных пластоў, якія пад уплывам пралетарскай рэвалюцыі ўдзямаюцца на вышэйшую ступень гомаласці свядомасці, перамагаюць усю сторава мільянагака быту, раліціі ны дурман і становіцца на шлях рэвалюцыі (апаляднаны «Горы», «У мастычку», «Бяна-балюда» і інш.).

У працы сваёй творчасці М. Лянькоў стварыў рад вобразаву большавікоў, вобразаву рабочых. У гэтых алосных патрэбах ўказваў на такія яго апаляднаны, як «Рад» (вобраз камуністы Грыбкі), і асабліва на апаляднаны «Андрэй Ляўта», дзе з глыбокім пачуццём, у якіх фарбах рэвалюцыянай рамантагі радарыт вобраз работача Андрэй Ляўта. Глыбокі палас, адаровы іраўны, якія нахоўны вобраз Андрэй Ляўта, заахвочвае чытача Калі ў ралейшых апаляднаны Лянькоў («Чыгуныя песні», «Горы» і інш.) іраўны мовы і стылды часамі каліваю і савітэментальнасці, то ў апаляднаны «Андрэй Ляўта» іраўны глыбока радарытэ вадзіраўны стаў Андрэй Ляўта, пакарэліва яго заахвочвае сваёй справай. Тут іраўны натаўна чытача, выклікае любоў да працы.

Па сваёй тэме і прадэкацыі яе палачы значным твораў з'яўляецца аповесці «Апошні аверыянец», дзе М. Лянькоў раскрывае тактыку барацьбы класавая варава ў першыя гады рэканструкцыі. Не гледачы на рад недахопаў ітудасця развясці, неадоты-

Творчы шпях Лянькоў — гэта шпях усвядомленай барацьбы да рэвалюцыі Лянькоў як-бы кроў за крокам, этап за этапам ідзе разам з рэвалюцыяй, разам з сацыялістычным будаўніцтвам. Гэта характэрна для Лянькоў, які совагата пісьменніка-камуніста.

У першых сваіх апаляднаных і навал Лянькоў, вылікае месада

С. КУНЦІН.

С. КУНЦІН.

С. КУНЦІН.

С. КУНЦІН.

С. КУНЦІН.

С. КУНЦІН.

ПАСАДКА ЯПО-СКАГА ВАЕННАГА САМАЛЁТА НА ТЭРЫТОРЫЮ СССР

ХАБАРАЎСК, 9 студзеня. (БЕЛТА). Згодна атрыманых тут вестак, авіяна ў раёне паселішча Накроўка (80 км на паўночны захад ад Барышаўска) на тэрыторыі Далёка-Усходняга края, за 35 км ад граніцы, зрабіў пасадку японскі ваенны самалёт.

Тут жакуль вядомы наступныя падрабязнасці: паліт 18 гадоў, згодна данасня пагранічных часцей, адметатары самалёт парухнуў граніцу з боку Манчжоу-Го ў раёне вад Каролюна (на паўднёвым захад ад станцыі Продзюва). Каля 18 гадоў 30 мін самалёт лятаў над тэрыторыяй Вялікага княства (Нікольск-Усурыйск), пасля чаго паліцеў у паўночна-заходнім напрамку. І, як вынікала з дэкларацыі, пасля 10 гадоў авіяна пасадзіла на 8 км ад паўднёвай граніцы Манчжоу-Го ў раёне вад Каролюна (на паўднёвым захад ад паселішча Накроўка) у 80 км ад граніцы. Самалёт было два пасажыры—аліпіц, абодва ўзброены рэвалюверамі і, апроч таго, адзін паліт, другі італьянскі паліт пасадзіў авіяна ўжо пасля таго, як авіяна пачынуў рух у напрамку Манчжоу-Го ў раёне вад Каролюна.

дэжурнага ў паводні, і сілая пра- баву накіраваць яго назад у павод- ную частку. Пасля сутычкі, якая адбылася паміж ім, селянін атрымаў японца і прымусяў яго ехаць разам з ім у Накроўку. На дарозе японца накіраваў на селя- ніна, адбылася жорсткая барацьба, у часе якой селянін вырваў у япон- ца шаблю і нанёс яму раненні. Пас- ля гэтага ён зноў пабег у На- кроўку, уварваўшы спатканым на да- роце дзвюх пагранічнікаў, шукаў- шым сабе шлях у Накроўку. Пасля таго селянін, меўшы пасадзіць авіяна, у часе якой селянін вырваў у япон- ца шаблю і нанёс яму раненні. Пас- ля гэтага ён зноў пабег у На- кроўку, уварваўшы спатканым на да- роце дзвюх пагранічнікаў, шукаў- шым сабе шлях у Накроўку. Пасля таго селянін, меўшы пасадзіць авіяна, у часе якой селянін вырваў у япон- ца шаблю і нанёс яму раненні. Пас- ля гэтага ён зноў пабег у На- кроўку, уварваўшы спатканым на да- роце дзвюх пагранічнікаў, шукаў- шым сабе шлях у Накроўку.

За некалькі сот метраў ад сама- лёта пагранічнікі былі спатканы і стрэлілі другога японца. Не адва- жаючы на стрэл, пагранічнікі па- кіраваўся і самалёт. Японца зноў атрымаў у упор і кінуўся на па- гранічнікаў са штыком. Тады па- гранічнікі аддавалі стрэлкі і раны японца.

Абодва ранены японцы даста- влены ў Накроўку, куды накіраваўся ў Варышаўска кірды і авіяна італьянскі самалёт у раёне вад Каролюна. Рэдакцыя падрабязна рас- сьледвае.

Вайна ў Абсініі

ЛОНДАН, 9 студзеня. (БЕЛТА). Галоўнай кватэрай генуэа ў Дасі (паўднёвы фронт) апублікавана камюніке, у якім гаворыцца, што войскі рэспублікі Сэйма занялі ўсю вобласць Тамбіен ад ракі Такаса да мяжы Абаро і ад дарогі на Аду да раёна на паўночны захад ад Макале (паўночны фронт). У выніку апошняй сутычкі ў абласцях Тамбіен італьянскія ўзброеныя сілы перамаглі італьянскія ўзброеныя сілы. Па вестках карэспандэнта «Дейлі тэлеграф», у Абсініі сепані- трэванні залос харчовых прад- туктаў, дастатковыя для трох год вайны.

ХВАЛЯВАННІ СЯРОД ІТАЛЬЯНСКІХ САЛДАТ У ТІРОЛІ

ЛОНДАН, 9 студзеня. (БЕЛТА). Усе гэтыя публікацыі паказваюць, што ў Іспоруза (Аўстрыя) аб хваля- ванні сярод італьянскіх войск у Мэраю (паўднёвы фронт). Згодна гэтым паведамленням, італьянскія салдаты ў Мэраю ўзбудзілі рэвалюцыйны рух, які пачаўся ў Мэраю і распаўсюдзіўся на ўсё Італію. Салдаты пачалі дэманстрацыю, выкарыстоўваючы гэты момант, і рэвалюцыйны партызанскі рух у Мэраю. На італьянскіх афіцэраў, хто гэта ехаў у Абсінію, аддавалі толькі 12 чала- век. Некаторыя афіцэры выкары- стоўваючы гэты момант, і рэвалю- цыйны партызанскі рух у Мэраю. На італьянскіх афіцэраў, хто гэта ехаў у Абсінію, аддавалі толькі 12 чала- век. Некаторыя афіцэры выкары- стоўваючы гэты момант, і рэвалю- цыйны партызанскі рух у Мэраю.

Вярнулася БЕЛАРУСКАЯ ДЭЛЕГАЦЫЯ З КАЛІНІНСКАЙ ВЫСТАУКІ ІЛЬНОВОДСТВА

У апошні дзень свайго прабы- вання ў КАЛІНІНЕ беларуская дэлегацыя аглядзела павільён экспарту. Захапленне ўсіх дэлега- таў выклікала дыяграма, якая па- казвала, што адна Калінінская вобласць сее ільну на 20 тысяч гектараў больш, чым 10 наігалі- стычных еўрапейскіх краін. (Францыя, Германія, Польшча, Чэхаславакія і іншыя).

У агульна-саюзным экспэрце Ільну Калінінская вобласць зай- мае 40 проц. Прытым, з кожным годам змяняецца вываз высокіх нумароў ільну, якія пачынаюцца для свайго сацыялістычнай прамы- славоці. Вывазіцца пераважна лён 9-12 нумароў. За апошнія два гады на лондаўскім рынку ціна на наш лён павялічылася на 50 проц.

У павільён механізацыі дэлега- цыя аглядзела выстаўлены 100 машынаў па ільнаводству. Дэлегацыя яшчэ раз наведала цэнтральны павільён, дзе пастро- на знайшліся ў метадах ўстава- ння вялля пад лён, які практы- куецца ў калгасе «Знамя Труда», Новогорскага раёна.

10 студзеня беларуская дэлега- цыя вярнулася ў Менск. Л. КАПЛАН.

НОВЫ ДОМ ДЛЯ ОРДЭНАНОСЦА ЗНАКАВА

ГАРАДОК, 10 студзеня. (Мар. «Звязда»). Горада сусветна ў раё- не брыгадыра-ардынаўскага І. Н. Знакава, які прыбыў у гарады пераламлю ўраджайнасці на вярну ў Маскву. За сродкі раён- нага выкавучага камітэта тав. Знакава будуюцца новы дом. Для перамяшчэння лепшых уладальнікаў брыгады Знакава выдзелены тры пунці ў дэлі адпачынку і 800 рублёў грашма. Старшыня кал- гаса т. Рыбак перамагчы грашма ў суме 250 рублёў і пунці- кай у дом адпачынку. Вярэ раён- нага кімітэта камюніста прыма- вала да Знакава наступную камюністу Калінаву, якая будзе займацца з ім для павышэння па- літычна-культурнага ўраўно.

ОРДЭНАНОСЦ КУЛАЙ У РОДНЫМ КАЛГАСЕ

Камюніст і працоўныя Брыга- дна раёна рэдацыя сусветна- вядома вядома «Чырвоны працоў- нік», Бурнаўскага сельсавета. Вад- ла Феларыча Кулаі—уладальніка нарыды перадаёў у адпачынку і машына- стаў мадэратар у брыгадзі парт- ці ўрада. Тав. Кулаі ЦРК СССР узаагураваў ордына «Знак поче- та».

У Гомелі ордынацыя сусветна- вядома вядома «Чырвоны працоў- нік», Бурнаўскага сельсавета. Вад- ла Феларыча Кулаі—уладальніка нарыды перадаёў у адпачынку і машына- стаў мадэратар у брыгадзі парт- ці ўрада. Тав. Кулаі ЦРК СССР узаагураваў ордына «Знак поче- та».

ПЕРАХОД АФІЦЭРАУ МАНЧЖОУ-ГО НА СОВЕЦКУЮ ТЭРЫТОРЫЮ

ХАБАРАЎСК, 8 студзеня. (БЕЛТА). За апошні час мейсэца не- вядомы выхад перахоў на совецкую тэрыторыю камандіраў, дэзертыраваўшых у манчжурскай арміі.

28 снежня мінулага года на тэры- торыі СССР, на паўночны захад ад пасёлка Булдуруеўскі-І, нашым пагранічным нарадам атры- ман дэзертыраваўшых малодшых афіцэраў—памочнік начальніка манчжурскага кардона, што супроць пасёлка Булдуруеўскі-І, Лу Чуан-ан, па нацыянальнасці кі- таец. Затрыманых перахоў на тэры- торыю СССР на кані, узброеныя афіцэры і адзеты ў японскую вайсковую форму перахоў грані- цы растураўшы нежаданым служ- бы ў японцаў.

31 снежня 1935 г. у раёне Нова- Алексееўка (вышыня 850,9) у ад- ным кілометры ад граніцы на совецкай тэрыторыі нашым па- гранічным нарадам былі затрыма- ны два манчжурскія афіцэры і член падпаручніка і унцэр-афіцэра. За- трыманых навядзлі афіцэраў—па- паручыкам, камандзірам узвода першай роты пагранічнага атрада

Манчжоу-Го Чан-Шу-суи; унцэр- афіцэраў—малодшым унцэр-афі- цэрам, камандзірам аддзялення той- жа роты Лу Чуан-ан.

Затрыманых паказалі, што гра- ніцу СССР яны перайшлі з-за бо- лезні раскладання з боку японцаў, якім пільна стала вядома аб іх антыяпонскіх настроях і дзейнасці. Абодва затрыманых, згодна іх паказанняў, прымаў ўдзел у на- падзе на совецкую тэрыторыю ў раёне Нова-Алексееўскі 12 ка- стрычніка мінулага года.

Апрача гэтага, 20 снежня міну- лага года ў раёне паселішча Бла- перна-Нікольскае нашым пагра- нічным нарадам быў затрымаў перахоў на Манчжоу-Го на со- вецкую тэрыторыю невядомы па- рушальнік граніцы па нацыяналь- насці кітаец. Затрыманых назваўся Лу Хай-хо і паказаў, што ён пры- быў з японскага камандзірам І-І дэлівай трыці паўночна-Усходняй пільнай арміі, якая вядзе, наво- лне яго слоў, барацьбу з апапа- манчжурскамі войскамі.

Усе затрыманых інтэрніраваны ў звычайным парадку.

Планы англа-французскай узаемнай дапамогі

ПЕРШЫЯ ВІДНІ АНГЛА-ФРАНЦУЗСКИХ ПЕРАГАВОРАУ

ЛОНДАН, 8 студзеня. Англа- французскія ваенныя перагаворы, працягваюцца ўвагу сусветнага друку, характэрны якая тым, што яны працягваюцца не толькі ўзаемна супрацоўніцтва на Міжзем- ным моры, г. зн. супроць Італіі, але і на паўночным усходзе Фран- цыі, г. зн. супроць Германіі.

Англія неадразу ўдзявае ў да- вы момант французскай ваен- нага дапамогі ў басейне Міжзем- нага мора на вывадзі магчымага італьянскага нападу. Уплыўнае італьянскага нападу, газета «Поршвар пост» ушчына ўказвае, што ў апошніх перагаворах былі выпра- дваны каштарыш тэхнічных па- талі падобнага супрацоўніцтва.

Аляк, як-бы гэтага Англія ні жадала, яна не можа толькі бра- ці, нічога не даючы ўзаемн. Уступно- сці французскім патрабаванням Англія распавядала разам з французскім генеральным штабам тэхнічныя дэталі ваеннага супра- цоўніцтва з Францыяй на вышад германскага нападу.

ПАСІДЦЯ ГЕРМАНІІ

БЕРЛІН, 8 студзеня. Германскі друк публікуе паведамленне аген- тства Райтэр аб скапанні парыхскіх перагаворў паміж прадстаўнікамі Гейтэўскага Англіі і Францыі і са- вецкаму ўраду для новай атані на Закарскай дагавор.

Сярод Германія «Нацыяналь- ным» у перадавым артыкуле пра- гаворыцца, што цяпер, пасля таго, як Англія, якая ўдзявае гаран- тыя Лакеро, падобна етоду в ад- ным з контрагентаў—Францыяй, яна абавязана пачаць перагаворы з другім контрагентам—Герма- ніяй, інакш «роўнавага Лакеро» будзе перушана.

«Усяляк сепаратная згода паміж Англіяй і Францыяй,—завула «Нацыянальным»,—будзе да таго часу заставацца паруханым лікарніска дагавору, пачуць яна не будзе неменшова згойд з германскім генеральным штабам».

Гавяда далей указвае, што аб- зят годна пільна быць пытанне аб дэмілітарызацыі рэйскай зона.

Калі Англія і Францыя адмовяцца ад пераходнага перагавора з Германіяй на гэтых умовах, то Германія буд- ла жыць гэты доказам таго, што парыхскія перагаворы прымаў на ваеннай згоды паміж Англіяй і Францыяй, якая дэжурна не толь- кі Міжземнаморскага басейна, але і таксама і граніц Рэйна.

КАНЦЭНТРАЦЫЯ МОРСКИХ СИЛ АНГЛІІ І ФРАНЦЫІ У МІЖЗЕМНЫМ МОРЫ

ЛОНДАН, 9 студзеня. (БЕЛТА). Не медлячы на спробы друку вы- тлумачыць значэнне перасоўвання англіцкіх і французскіх ваенна- морскіх сіл у Міжземным моры як звычайнае вучэбнае плаванне, рад гавяда раскрывае сапраўднае знач- энне гэтых мерапрыемстваў.

Гавяда «Дейлі тэлеграф» указвае, што італьянскія караблі «Нельсон», «Родней» і «Візаносец «Фрыкс» бу- дуч крэйсваць у раёне на паў- днёвым захад ад Гюларта. Паводле слоў гавяды «Морнінг пост», пера- соўванне французскіх ваенна-мор- скіх сіл разгавядаў у Лондане як «свельны сімтэматычны факт», які сведчыць аб англа-французскім су- працоўніцтве. Той факт,—ліна гавя- да,—што французская і англійская авядчы апаходвацца блізка адна ад другой і гавяда да дэяння, «не можа не аказаць суправага ўплыву ў выніку, які ў Жэневе зноў паўстае пытанне аб нафтавым эм- барго».

Паводле слоў гавяды «Дейлі те- лэграф», калі Совет Літ нацыі зба- роніць, у Міжземным моры будзе са- ным суйна—вайнотрансна ваенна- морскіх сіл з 1918 г. Апрача таго, «моцныя паветраныя сілы роных краін гавяда да найважнейшых ака- лічнасцей у роных пунктах, якія не пажалана ўважываць».

«Дейлі геральд» указвае, што пе- расоўванне ваенна-морскіх сіл у Міжземным моры будзе яшчэ адна з прычын, якія кары- стаюцца прадвіці санцыі. Павод- ле слоў гавяды толькі міжнародная трыумф можа пераходзіць вяр- таваму апабо».

Агенства «Телеграф» кампанія паведамляе што за французскай ваеннай гавяды Врэд дзе апахо- дзіцца камандзіраў другой фран- цузскай морскай авядчы, апахо- дзіцца спецыяльнай нарады, прысе- чана пільнакам авядчы авяні і прылявучах французскіх берагоў на вышад магчымага ваенна-мор- скага нападу.

Італа-абсініская вайна. На адным абсінінскім салдаці напісаў

ВУЛІЧНЫЯ СУТЫЧКІ ЗАБАСТОУШЧЫКАУ З ПАЛІЦЫЯЙ У БУЭНОС-АЙРЭСЕ

НЬЮ-ІОРК, 8 студзеня. (БЕЛТА). Як паведамляе апабова «Асо- цыяцыя прас» з Буэнос-Айрэса (Аргенціна), абвешчана тым на 24 гавяды ўсеагульнай забастоў- ка ў звані салітарнасці з бастую- чымі будаўнічымі рабочымі ака- лічнасці. У часе жорсткіх вулічных сутычак паміж забастоўшчыкамі і паліцыяй было забіта 5 чала- век, у тым ліку 3 паліцыйскіх.

Table with 4 columns: Location (Першы беларускі дзяржаўны гатр БДТ-1), Date (Сёння, 11 студзеня), Title (Вялікадушша), and Description (Пачатак у 8 веч. Чытаць прадаюць у касе сватра).

Advertisement for 'РОЗ-МАРИ' (Rose-Mary) perfume. Includes text: 'ПАМЯТКА КЛУБА МЕТАЛІСТАў (вул. Кірава, 12, тэл. 25-384)', 'Сёння 11 студзеня.', 'Пастаянная картка 29', 'Пачатак роўна ў 8 гадзін вечара.', 'Прымаюць заказы на калекцыю наведвання і пастаянны месца з'яўляюцца змова.', 'Каса адкрыта з 12 да 2 г. дня і з 6 да 9 гадзін вечара.', 'РЫТУЭЦА ДА ПАСТА-БУКІ „КАІ ТАНО ШІ А“', 'ПЯТНІЦА 1936 г.', 'на наступныя месяцы', 'ГАЗЕТЫ: „ЗВЯЗДА“ ПАДПИСНАЯ ПЛАТА: 1 м. — 3 р. 50 к., 3 м. — 7 р. 50 к., 6 м. — 15 р., 12 м. — 30 р.', '„ОРКА“ ПАДПИСНАЯ ПЛАТА: 1 м. — 1 р. 20 к., 3 м. — 3 р. 60 к., 6 м. — 7 р. 20 к., 12 м. — 14 р. 40 к.', '„РАДУНАСІС АРТОЯС“ ПАДПИСНАЯ ПЛАТА: 1 м. — 30 к., 3 м. — 90 к., 6 м. — 1 р. 80 к., 12 м. — 3 р. 60 к.', 'Падпіска прымаецца ў ўсіх паштовых аддзяленнях, грамадскіх арганізацыяў і пашто- вых пунктах.', 'МЯНІЮ ПАКОЎ у Менску, у цэнтры, з выгодамі на пакоў у Маскве. Праграмы пільнава: г. Мелка, пошта, прад'яўляюць пашперта ФА № 01090.



На фабрыцы «Сіг» індустрыялізацыя адкрыў фабрычны рэста- рэн. У рэстаўрацыі быў дэманстраваны і мэраманія. Рабочыя ў часе абеднага перапынку імяць магчымае культурна адпа- чываць. У рэстаўрацыі граў фабрычны дыз-аркестр. НА ЗДЫМКУ: рабочыя — студэнтка Цуранова, Жэнева, Сербія і Місэдава ў часе абеднага перапынку ў дубовай зала. Фото С. ГРЫНА.

40-ГОДАЗЕ АДКРЫЦЦЯ РЭЙТЕНАУСКИХ ПРАМЕНЫУ

Да рэвалюцыі на Беларусі на- лічвалася ўсяго тры рэнтгенаў- скіх апараты—два ў Менску і адзін у Віцебску. Лячэнне рэн- тгенам было даступна толькі бур- жуазіі. Пры адотупленні белара- лізацыі ў Мінска рэнтгенаўская апаратура была ім аруйнавана. Цяпер па гарадах і раёнах рас- туюць вель да 90 рэнтгенаўскіх кабінетаў і паспыхных устаноў. Рабочыя і калгаснікі нават у са- мых аддаленых раёнах могуць атрымаць дармава лячэнне рэн- тгенаўскіх праменняў або рэн- тгенаўскіх адмак. У Менску сто- рад пераважна абсталяваны рэнтгенаўскі інстытут. У студзені ў раёнах БССР адкрываюцца ўжо 10 новых кабінетаў. Да кан- ца другой пільгодкі кожны раён рэспублікі будзе мець уласны рэнтгенаўскі кабінет.

18 студзеня ў Клінічным гарад- ку ў Менску адбудзецца сход рэнтгенаўскага разам з работнікамі іншых клінік, прысвечаны 40-годдзю адкрыцця рэнтгенаў- скіх праменняў. Даянт г. Лу- шчыц апрабавіць даклад на тему: «Сучасны стан пытання аб ляч- нні рэнтгенаўскіх праменнямі вло- дыясных пухлія».

БЕЛАРУСІ АРФАГРАФІЧНЫ СЛОУНІК

Інстытут літаратуры і мовы Бе- ларускай акадэміі навук закон- чыў складанне беларускага арфа- графічнага слоўніка з 20.000 слоў. Падрыхтоўваецца вылікі ру- ская-беларускі слоўнік у двух та- мях з 75.000 слоў. Першы том, які ўмяшчае літары ад «а» да «з», ужо апрацаваны. Беларускі арфа- графічны і руска-беларускі слоў- нікі выйдзю ў друку ў бягучым годзе. Выдаецца беларуская на- вучальная граматыка з трох частак. Першая частка (фонетыка) выша ў мінулым годзе, заканчавецца складанне другой часткі (марфа- логія).

МЕНСК—МАСКВА НА ЛЫЖАХ

ОРША, 10 студзеня. (Мар. «Звязда»). Зборная лыжная ка- манда саюза хлебапайкарнай пра- мысловасці БССР, якая робіць па- рахад Менск—Масква, сёння ў 17 гадзін раніцы вышла з Оршы на Смаленск. Каманда прыбыла ў Оршу 9 студзеня вечарам і была горада спаткана работніцка-фа- культурнікамі Аршаўскага хлеба- камбіната.

ПЕРАХОД У СУПРОЦГАЗАХ ДОБРУШ—МЕНСК

ПЯЛУША, 9 студзеня. (Па тэле- графу). Каманда стаханавцаў Доб- рушскай чырвонаспячэнай фабры- кы «Герой працы» ў складзе самі на- лавек робіць пераход Добруш—Менск у супроцгазах Удзельнікі каманды перавадзю ЦК КП(б)Б раларт фаб- рыкні аб індустрыялізацыі выкавучы планна. Праблема 180 кілометраў, рутасяма дадэй. Намандзір пераходу ПАРУКАЎ.

СУСТРЭЧА ЧАТЫРОХ ГАРАДОУ БССР ПА ЦЯЖКАЙ АТЛЕТЫЦЫ

Трыдцатыя сустрэча па цяжкай атлетыцы чатырох гарадоў БССР пачнецца 16 студзеня ў Менску ў дамынскім Польшка дзяржаўна- га тэатра БССР. У сустрэчы пры- муть ўдзел аборныя каманды Мін- ска, Віцебска, Гомеля і Магілёва. Каманды каманда складваюцца з 22 іштатістаў, бароў і баявоў. У складзе каманды Мінска, штаті- стаў: чэмпіён СССР Наум Ляшчэў, майстар Масаловіч, чэмпіён БССР Башыраў і Чорнаўска; бары: чэ- мпіён рэспублікі браты Іоселевіч, Майвельс, Круцінскі, Кушчэвіч; ба- аоры: Карска, Чыгоўскі, Стаска- віч, Паласок, Навіцкая, Аноша, Родіц. Спаварожніцтва працягваюцца тры дні.

ЗДАРЭННІ

Ж Трэмаўскай авядчы. 9 студзеня ўсе рагу Совецкай вуліцы і Вера- савскага тракта на навароце ашпоў- з рэйнаў трамвайны вагон, якім кі- рывава Валоваўскага Дудкоўска. Пры гэтым былі апахоўны два сту- ды пільнавай акадэміі нацыяна- лна ў вышкі авядчы трамвайны рух у раёне Камароўскі быў спынен на тры дзядзін. Вядацы раскраві- ваць.

Ж Хуліганы. За хуліганства ат- рыманы і прынятыя да суда ў аддзяленні С. Л. Старабобска, бая пільнавай акадэміі Г. Д. Шкода, акадэмія авядчы імя Вараўскага, П. Д. Семаўка, электрамашыні- ст, П. Л. Лічко, электраварочнік і Крэпел, галоўны бухгалтар Ча- тыроўска аддзялення Дзяржаўна. Усе затрыманых былі ў неадпаведным пільнавай.

АВЕДАМЛЕННЕ

18 студзеня, у 10 гадзін раніцы, у Доле партыяўска Монадромыя КП(б)Б адбудзецца чарговы дзень авядчыка горада і раёна для апахо- ных курсав. Па історыі ВКП(б) працягвае лекцыю т. Пасе на тему «Партыя большавікоў у рэвалюцыі 1905—17 гг.». Дзень усіх авядчыкаў абавязова. Сакратарыят партыі і парт- рэды авядчы авядчыкаў ад рабо- ты ў дзень авядчыка.

Завядчы аддзялення культуры і прапаганды пільнавай ГК КП(б)Б ЧЫЖОВА.

Аддзны рэдактар Н. СТЭРНІН.